

**Мартыралог Гродзенскай епархіі  
(1917 - 1961)**

**Аўтар-складальнік:**

Горны Аляксандр, магістр гістарычных навук

**Рэцэнзент:** Сілова С.Е.

**Корректар:** Лапкоўская Е.В.

Спіс умоўных скарачэнняў

ППЛ – Папраўча-працоўны лагер.

ВМП – Вышэйшая мера пакарання.

НКУС – Народны камісарыят унутраных спраў.

МДБ – Міністэрства дзяржаўнай бяспекі.

БПЦ – Беларуская Праваслаўная Царква.

### **Мітрапаліт Алексій (Грамадскі)**

У 1922 – 1934 гг. епіскап (з 1928 г. - архіепіскап) Гродзенскі і Навагрудскі. 22 чэрвеня 1941 г. быў арыштаваны органамі НКУС, але пазбегнуў прысуду. Забіты ў 1943 г. украінскімі нацыяналістамі каля вёскі Смыга Ровенскай вобласці (Украіна).

### **Мітрапаліт Міхаіл (Ермакоў)**

У 1905 – 1915 гг. епіскап (з 1912 г. – архіепіскап) Гродзенскі і Брэсцкі. Арыштаваны ў Кіеве ў 1923 г. і асуджаны да 2 гадоў ссылкі. Паўторна арыштаваны ў 1926 г., сасланы на Паўночны Каўказ. Памёр у 1929 г. у Кіеве.

### **Мітрапаліт Панцеляймон (Ражноўскі)**

У 1922 г. быў высланы польскімі ўладамі ў Мялецкі манастыр, пазней адпраўлены ў Жыровіцкі манастыр, дзе фактычна знаходзіўся пад хатнім арыштам. Выступаў супраць аўтакефаліі Праваслаўнай царквы ў Польшчы. У 1940 – 1941 гг. архіепіскап Гродзенскі і Віленскі. У 1942 г. высланы нямецкімі ўладамі ў манастыр у в. Ляды (Смалявіцкі р-н Мінскай вобласці). У 1944 г. супраць сваёй волі быў вывезены немцамі на Захад. Памёр у 1950 г. у г. Мюнхен (Германія).

### **Мітрапаліт Уладзімір (Ціханіцкі)**

У 1907 – 1918 гг. епіскап Беластоцкі, вікарыі Гродзенскай епархіі. У 1918 – 1923 гг. кіраўнік Гродзенскай і Холмскай епархіі. Адмовіўся прызнаць аўтакефалію Праваслаўнай царквы ў Польшчы. У 1923 г. арыштаваны польскімі ўладамі і сасланы ў Дзерманскі Троіцкі манастыр (Украіна). Пазней высланы ў Чэхаславакію.

### **Архіеπίскап Антоній (Марцэнка)**

У 1934 – 1936 гг. епіскап Гродзенскі. Арыштаваны ў 1951 г. Магчыма, вызвалены ў 1952 г. Памёр у 1954 г.

### **Архіеπίскап Варсанофій (Грыневіч)**

Арыштаваны ў Магілёве ў 1927 г. і асуджаны да 5 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1932 г. У 1945 – 1948 гг. епіскап Гродзенскі і Баранавіцкі, у 1948 – 1949 гг. епіскап Гродзенскі і Лідскі. Памёр у 1958 г. у г. Калінін (г.Цвер).

### **Архіеπίскап Грыгорый (Георгій Барышкевіч)**

Некалькі разоў быў арыштаваны бальшавікамі падчас польска-савецкай вайны 1919 – 1921 гг. У 1939 – 1943 гг. настояцель Гродзенскага Свята-Пакроўскага сабора. У 1951 г. у Канадзе рукапаложаны ў сан архіепіскапа. Памёр у 1957 г. у ЗША.

### **Архіеπίскап Іаакім (Лявіцкі)**

У 1900 – 1903 гг. епіскап Гродзенскі і Брэсцкі. Быў арыштаваны ў 1917 г. у Ніжнім Ноўгарадзе, але неўзабаве вызвалены. Павешаны бальшавікамі ў 1918 г. у Севастопальскім кафедральным саборы.

### **Архіеπίскап Сергій (Ларын)**

Быў арыштаваны ў 1933, 1935 гг. Па апошнім прысудзе прыгавораны да 3 гадоў ППЛ. У 1950 – 1951 гг. епіскап Гродзенскі і Брэсцкі. Памёр у 1967 г. у пас. Клязьма Маскоўскай вобласці.

### **Епіскап Серапіён (Шевалееўскі)**

У 1907 – 1913 гг. (з перарывам у 1912 г.) епархіяльны назіральнік царкоўных школ Гродзенскай епархіі, член Савета Гродзенскага епархіяльнага вучылішча. У 20-я гг. XX ст. неаднаразова арыштоўваўся савецкімі ўладамі. У 1928 г. хіратанісаны ў епіскапа Маршанскага, вікарыя Тамбоўскай епархі. Быў арыштаваны ў 1934 і 1937 гг. Па апошнім прысудзе быў прыгавораны да ВМП. Расстраляны.

### **Протаіерэй Іаан Акуліч**

У 1944 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ. У 1950 – 1952 гг. псаломшчык Мікалаеўскай царквы в. Дубна Мастоўскага р-на. У 1976 г. рукапаложаны ў святара. Памёр у 1986 г.

### **Святар Іаан Аляхновіч**

У міжваенны час служыў у в. Турэйск, в. Ракавічы Шчучынскага р-на. У 1942 г. разам з жонкай быў пазверску замучаны фарміраваннямі Арміі Краёвай.

### **Матушка Вольга Аляхновіч**

У 1942 г. разам з мужам была пазверску замучаная фарміраваннямі Арміі Краёвай.

### **Святар Сцяпан Бабоўскі**

Нарадзіўся ў г. Гродна ў 1874 г. Служыў у Харкаўскай вобласці.

Прыгавораны ў 1938 г. да ВМП. Расстраляны.

### **Протаіерэй Яўгеній Бабоўскі**

Нарадзіўся ў г. Гродна ў 1890 г. Служыў у храмах Петраграда (Ленінграда). Быў арыштаваны ў 1924 і 1929 гг. У 1929 – 1943 гг. знаходзіўся ў зняволені.

Памёр у 1972 г. у г. Тосна Ленінградскай вобласці.

### **Святар Яўстафій Балабушэвіч**

З 1945 г. служыў у царкве Гродзенскага Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. Потым служыў у в. Новы Двор Свіслацкага р-на. У 1946 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.

### **Святар Віталій Бароўскі**

Служыў у в. Лаша Гродзенскага р-на.

Забіты нямецкімі акупантамі разам з сям’ёй у 1943 г.

### **Протаіерэй Міхаіл Бароўскі**

Служыў у в. Лаша Гродзенскага р-на. У верасні 1939 г. быў па-зверску замучаны мясцовымі камуністамі.

### **Святар Уладзімір Баталін**

Служыў у в. Рымкі, в. Дэмбрава Шчучынскага р-на. Арыштаваны ў 1933 г. у Слуцку, асуджаны да 3 гадоў зсылкі. Далейшы лёс невядомы.

### **Манахіня Зінаіда Бейцук**

Нарадзілася ў 1899 г. у в. Мазанава Мастоўскага р-на. Арыштавана ў г. Казельск Калужскай вобласці ў 1930 г. і асуджана да 3 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.

### **Святар Сергій Белаіц**

У міжваенны час быў псаломшчыкам у царкве в. Ят-веск Свіслацкага р-на. У 1942 г. рукапаложаны ў святара. Арыштаваны ў 1961 г. па абвінавачванні ў антысавецкай агітацыі, але праз 9 месяцаў быў вызвалены. Памёр у 1985 г.

### **Святар Нейміл Белаказевіч**

Нарадзіўся ў 1875 г. у в. Відаўка Шчучынскага р-на. Быў арыштаваны ў 1930 і 1945 гг. Па апошнім прысудзе прыгавораны да 8 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.

### **Пётр Бітэль**

Пісьменнік, краязнавец. У 1947 г. быў хіратанісаны ў іерэя. У 1951 г. асуджаны да 10 гадоў ППЛ. У 1956 – 1957 гг. настаецель Крыжаўздзвіжанскай царквы в. Галавачы Гродзенскага р-на. Быў вымушаны адмовіцца ад сана. Памёр у 1991 г. у в. Вішнева Валожынскага р-на

### **Протаіерэй Фёдар Валікоўскі**

З 1935 г. служыў у Гродзенскім Свята-Пакроўскім саборы. З'яўляўся адным з актыўных членаў “Таварыства праваслаўных палякаў”. У 1947 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ.

### **Святар Сергій Васільеў**

Нарадзіўся ў 1870 г. у г. Гродна. Служыў у храмах Мінскай вобласці. Расстраляны ў 1937 г. у Мінску.

### **Святар Фёдар Выбарнаў**

У 1931 – 1937 гг. служыў у в. Парэчча Гродзенскага р-на, в. Кузьмічы Ваўкавыскага р-на. У 1941 г. служыў у в. Жытомля Гродзенскага р-на. Некаторы час быў рэгентам Гродзенскага Свята-Пакроўскага сабора. Некалькі разоў быў арыштаваны нямецкімі акупацыйнымі ўладамі. Асуджаны ў 1945 г. да 10 гадоў ППЛ. Памёр у 1956 г.

### **Святар Аляксей Габрыяннік**

Нарадзіўся ў 1895 г. у в. Манчыцы Свіслацкага р-на. Некалькі разоў быў арыштаваны савецкімі органамі дзяржбяспекі (1928, 1933, 1946 гг.). Па апошнім прысудзе быў прыгавораны да 4 гадоў пазбаўлення волі. Памёр у 1950 г. у зняволенні.

### **Свяшчэннамучанік святар Мікалай Гаварын**

Да 1915 г. служыў у Гродзенскім кафедральным Сафійскім саборы. У 1937 г. прыгавораны да 10 гадоў ППЛ. Памёр ва Ухта-Пячорскім лагеры ў 1938 г. Кананізаваны Свяшчэнным Сінодам Рускай Праваслаўнай Царквы 24 снежня 2004 г.

### **Протаіерэй Аляксандр Гагалушка**

Асуджаны ў 1939 г. да 8 гадоў ППЛ. У 1946 г. псаломшчык Раства-Багародзіцкай царквы в. Ракавічы Шчучынскага р-на, з 1950 па 1958 г. служыў у гэтым храме святаром. Некаторы час быў настояцелем Мікалаеўскай царквы в. Турэйск Шчучынскага р-на.

### **Протаіерэй Міхаіл Гапонік**

Нарадзіўся ў 1899 г. у в. Лабна-Агароднікі Гродзенскага р-на. У 1926 – 1959 гг. служыў у г. Скідзель, у в. Кузьмічы

Ваўкавыскага р-на, в. Гудзевічы Мастоўскага р-на, в. Алекшыцы Бераставіцкага р-на. Асуджаны ў 1959 г. да 2 гадоў ППЛ. Памёр у 1984 г.

### **Святар Нікандр Гаськевіч**

Служыў у в. Шчара Мастоўскага р-на. Забіты камуністамі ў верасні 1939 г.

### **Протаіерэй Лука Голад**

У 1921 – 1923 гг. служыў у Гродзенскім Свята-Пакроўскім кафедральным саборы. Выступаў супраць аўтакефаліі Праваслаўнай царквы ў Польшчы. Быў арыштаваны польскімі ўладамі ў 1925, 1936 гг. У 1944 г. арыштаваны органамі НКУС, але вызвалены па стане здароўя. Памёр у 1947 г. ад сухотаў.

### **Святар Уладзімір Голасаў**

У 1934 – 1935 гг. служыў у в. Ятвеск Шчучынскага р-на. Арыштаваны органамі НКУС у 1944 г. Памёр у зняволенні.

### **Лука Грайко**

Рэгент царкоўнага хора. Нарадзіўся ў 1887 г. у в. Плюскалаўцы Бераставіцкага р-на. Арыштаваны ў 1937 г. у Ленінградзе. Расстраляны.

### **Святар Фёдар Гудкоў**

Быў арыштаваны ў 1929, 1939, 1945 гг. Па апошнім прысудзе прыгавораны да 5 гадоў ППЛ. У 1959 г. служыў у в. Індура Гродзенскага р-на, у 1960 г. – у в. Міжэрычы Зэльвенскага р-на. Памёр у 1982 г.



### **Протаіерэй Іаан Давыдовіч**

Нарадзіўся ў 1852 г. у мяст. Астрына Шчучынскага р-на. Арыштаваны ў 1919 г. у Петраградзе, праз месяц вызвалены.

### **Святар Міхаіл Дзьяканаў**

Нарадзіўся ў 1873 г. у Гродна. У 1898 – 1899 гг. псаломшчык Гродзенскай Свята-Уладзімірскай царквы. Быў арыштаваны ў Казані ў 1932, 1933, 1937 гг. Па апошнім прысудзе прыгавораны да 10 гадоў ППЛ. Далейшы лёс невядомы.

### **Святар Мікалай Дзяруга**

У 1935 – 1940 гг. дыякан у в. Орля Шчучынскага р-на. У 1940 прызначаны настояцелем царквы ў в. Шчара Мастоўскага р-на. На пачатку вайны ў в. Задвор’е Мастоўскага р-на зладзіў малебны дом. Забіты ў 1942 г.

### **Протаіерэй Міхаіл Дымскі**

У 1890 – 1891 гг. служыў у Георгіеўскай царкве пры Гродзенскім ваенным лазарэце. Арыштаваны ў 1922 г. у Петраградзе. Далейшы лёс невядомы.

### **Ігумення Алена (Канавалава)**

У 1900 – 1923 гг. настояцельніца Гродзенскага Краснастоцкага Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. З 1921 па 1923 гг. жыла ў г. Гродна. Арыштавана ў 1931 г., выслана ў Казахстан. Памерла ў 1937 г.

### **Протаіерэй Уладзімір Емельянюк**

У 1946 г. асуджаны да 8 гадоў ППЛ. З 1952 г. настояцель

царквы ў в. Лапеніца Ваўкавыскага р-на. У 1960 г. пераведзены ў в. Поразава Свіслацкага р-на. Памёр у 1973 г.

### **Протаіерэй Віталій Жалезняковіч**

Служыў у в. Гудзевічы Мастоўскага р-на, у г. Ваўкавыск. Арыштаваны ў 1951 г. і асуджаны да 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў за “контррэвалюцыйную агітацыю і захоўванне літаратуры антысавецкага зместу”. Памёр у 1972 г.

### **Валянціна Ждан-Яснапольская**

Нарадзілася ў в. Трасцяніца Гродзенскага пав. (сучасная Брэсцкая вобласць). Актыўная прыхаджанка аднаго з ленінградскіх храмаў. Асуджана ў 1931 г. да 5 гадоў ППЛ. Памерла ў 1998 г. у г. Санкт-Пецярбург.

### **Протапрасвітар Кірыл Зайц**

У 1918 – 1922 гг. настояцель кафедральнага сабора ў г. Гродна. Асуджаны ў 1945 г. да 20 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Загінуў у зняволенні.

### **Протапрасвітар Канстанцін Зноска**

Нарадзіўся ў 1865 г. у мяст. Астрына Шчучынскага р-на. Царкоўны гісторык і гімнаграф. У 1943 г. забіты ў г. Брэсце ўкраінскімі нацыяналістамі.

### **Протаіерэй Міхаіл Ігнатовіч**

У 1944 – 1945 гг. знаходзіўся пад следствам у турме НКУС г. Баранавічы. З 1960 г. служыў у мяст. Астрына Шчучынскага р-на. Памёр у 1982 г.

### **Архімандрыйт Ігнацій (Кударэнка)**

У чэрвені – верасні 1944 г. жыў у г. Гродна, разам з архімандрыйтам Серафімам (Шахмуцям) служыў у царкве Гродзенскага Раства-Багародзіцкага манастыра. Асуджаны ў 1945 г. да 5 гадоў ППЛ. Памёр у 1984 г. у Жыровічах

### **Архімандрыйт Іосіф (Строк)**

Служыў у в. Мількаўшчына Гродзенскага р-на, в. Воўпа Ваўкавыскага р-на, в. Міжэрычы Зэльвенскага р-на. У 1945 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ. У канцы 1960-х гг. выехаў у ЗША.

### **Святар Георгій Калядзюк (Каладзеюк)**

З 1924 г. дьякан Гродзенскага Барысаглебскага манастыра. Асуджаны ў 1946 г. да 8 гадоў ППЛ. Памёр у 1964 г.

### **Протаіерэй Сімяон Камінскі**

Служыў у в. Славацічы Зэльвенскага р-на, у г. Свіслач. У верасні 1939 г. быў забіты мясцовымі камуністамі ў в. Гарбачы Бераставіцкага р-на.

### **Протаіерэй Іаан Карчынскі**

У 1907 – 1915 гг. настояцель Гродзенскага кафедральнага Сафійскага сабора. Царкоўны гісторык, публіцыст, прымаў актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці Гродзеншчыны і беларускім нацыянальным руху. У 1919 г. тры разы быў арыштаваны польскімі ўладамі, з’яўляўся вязнем Беластоцкага канцэнтрацыйнага лагера. Памёр у 1935 г. у г. Алітус (Літва).

### **Протаіерэй Павел Кірык**

У 1937 г. у Гродзенскім кафедральным Свята-Пакроўскім саборы рукапаложаны ў дьякана і святара. У 1941 – 1942 гг. пражываў у в. Ятвеск Шчучынскага р-на. У 1942 г. быў арыштаваны нямецкімі ўладамі, неўзабаве вызвалены. Арыштаваны органамі МДБ у 1951 г., асуджаны да 10 гадоў ППЛ. Памёр у 1979 г.

### **Свяшчэннамучанік святар Кіпрыян Клімуц**

Нарадзіўся ў 1897 г. у в. Ольхава Ваўкавыскага р-на. У 1921 г. епіскапам Гродзенскім Уладзімірам быў рукапаложаны ў сан іерэя. У міжваенны час служыў у мяст. Рось Ваўкавыскага р-на, в. Самуйлавічы Мастоўскага р-на. Быў арыштаваны ў 1939 г., у 1940 г. асуджаны да 8 гадоў ППЛ. Памёр у Каргапольскім лагеры ў 1942 г. Кананізаваны Сінодам БПЦ 4 чэрвеня 2011 г.

### **Протаіерэй Анатолій Корзун**

Служыў у в. Дубна, в. Малыя Сцяпанішкі Мастоўскага р-на. Асуджаны ў 1952 г. да 25 гадоў ППЛ. Памёр у 1981 г. у г. Мінск

### **Протаіерэй Аляксандр Коўш**

Нарадзіўся ў в. Верцялішкі (па іншай версіі ў в. Рыдзялі) Гродзенскага р-на. У 1921 г. у г. Гродна рукапаложаны ў сан іерэя. Прымаў актыўны ўдзел у беларускім нацыянальным руху. Падваргаўся ўціску з боку польскіх уладаў. Забіты нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў 1941 альбо 1943 г.

### **Святар Іаан Кушнер**

У 1934 – 1941 гг. служыў у в. Ятвеск Шчучынскага р-на. Удзельнічаў у беларускім грамадскім і рэлігійным руху. У 1943 г. падарваўся на міне пад мяст. Ракаў.

### **Марыя Лапіцкая**

Нарадзілася ў 1888 г. у в. Пузавічы (Партызанская) Гродзенскага р-на. Актыўная прыхаджанка. Арыштавана ў Ленінградзе ў 1932 г., асуджана да 5 гадоў ППЛ.

### **Протаіерэй Віталій Лукашэвіч**

У 1901 – 1915 гг. служыў у в. Індура Гродзенскага р-на, в. Гудзевічы Мастоўскага р-на. Быў благачынным Вялікабераставіцкага благачыння. Арыштаваны ў г. Загорск Маскоўскай вобласці ў 1937 г. і асуджаны да 10 гадоў ППЛ. Памёр у зняволенні.

### **Святар Хрысанф Лявіцкі**

Нарадзіўся ў 1875 г. у в. Косня Ваўкавыскага р-на. Служыў у прыходах Гродзенскай епархіі (магчыма, ў в. Індура). Арыштаваны ў 1937 г. у Ленінградзе, асуджаны да ВМП. Расстраляны.

### **Протаіерэй Павел Лянько**

Асуджаны ў 1950 г. У 1950 – 1956 гг. знаходзіўся ў зняволенні. У 1969 – 1993 гг. служыў у храмах г. Гродна і в. Капцёўка Гродзенскага р-на. Памёр у 1993 г.

### **Протаіерэй Іакім Ляшчынскі**

Служыў у в. Алекшыцы Бераставіцкага р-на. У 1945 г.

быў абвінавачаны ў “актыўнай антысавецкай дзейнасці” і асуджаны да 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Памёр у зняволенні.

### **Святар Ілья Мандзік**

Нарадзіўся ў 1894 г. у в. Самуйлавічы Мастоўскага р-на. У 1932 г. прыгавораны да ВМП. Расстраляны ў 1933 г. у Мінску.

### **Юліян Мілер**

У 1939 – 1944 гг. служыў у Гродзенскай Свята-Уладзімірскай царкве. Асуджаны ў 1945 г. да 10 гадоў ППЛ. Пазбаўлены сана ў 1957 г. за паўторны шлюб. Далейшы лёс невядомы.

### **Святар Анатолій Місяюк**

Быў псаломшчыкам у в. Дзярэчын Зэльвенскага р-на. У 1943 – 1945 гг. служыў у в. Масалыны Бераставіцкага р-на. Асуджаны ў 1946 г. да 7 гадоў ППЛ і 3 гадоў пазбаўлення правоў.

### **Ігуменія Нікадзіма (Даўгаполава)**

У 1888 – 1899 гг. манашка Гродзенскага Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. Асуджана ў 1932 г. да 3 гадоў ссылкі. Далейшы лёс невядомы.

### **Ігумен Панцеляймон (Кунаховіч)**

У 1909 – 1914 гг. іераманах Гродзенскага Барысаглебскага мужчынскага манастыра. Арыштаваны ў 1935 г. і асуджаны ў 1936 г. да 3 гадоў ссылкі. Вызвалены ў 1939 г. Далейшы лёс невядомы.

### **Сяргей Паўловіч**

Публіцыст, царкоўны дзеяч, педагог. У 1913 – 1915 гг. інспектар народных школ Ваўкавыскага павета, уваходзіў у склад павятовага аддзялення Савета епархіяльнага вучылішча. Быў арыштаваны польскімі ўладамі ў 1930 і 1933 гг. Памёр у 1940 г. у г. Вільна.

### **Святар Фёдар Пятроўскі**

Нарадзіўся ў 1884 г. у в. Дубна Мастоўскага р-на. Арыштаваны ў 1938 г. і асуджаны да ВМП. Расстраляны ў снежні 1938 г. на “Бутаўскім палігоне” (Маскоўская вобласць).

### **Святар Іосіф Раўтовіч**

Нарадзіўся ў 1880 г. у в. Дабраволя Свіслацкага р-на. Асуджаны ў 1930 г. да 5 гадоў ППЛ за “антысавецкую агітацыю”. Далейшы лёс невядомы.

### **Протадыякан Філіп Рубан**

Служыў у Гродзенскім Свята-Пакроўскім саборы. Асуджаны ў 1945 г. да 10 гадоў ППЛ. Памёр у 1954 г.

### **Святар Аляксей Рыльцэвіч**

Нарадзіўся ў 1879 г. у г. Гродна. Служыў у Варонежскай вобласці. Асуджаны ў 1930 г. да 5 гадоў зняволення. Далейшы лёс невядомы.

### **Протаіерэй Ананій Сагайдакоўскі**

У 1934 – 1938 гг. настояцель Гродзенскага Свята-Пакроўскага кафедральнага сабора. Падвяргаўся ганенням і ўціску з боку польскіх ўладаў.

### **Протаіерэй Мікалай Сапега**

Нарадзіўся ў г. Гродна ў 1909 г. Служыў у г. Гродна, в. Коматава, в. Капцёўка, в. Верцялішкі Гродзенскага р-на, в. Чарлена Мастоўскага р-на, в. Ракавічы Шчучынскага р-на. Асуджаны ў 1949 г. да 25 гадоў ППЛ. Памёр у 1980 г.

### **Прападобнамучанік архімандрыт Серафім (Шахмуць)**

У чэрвені – верасні 1944 г. жыў у г. Гродна, разам з айцом Грыгорыем (Кударэнка) служыў у царкве Гродзенскага Раства-Багародзіцкага манастыра. Наведваў гродзенскія лазарэты, дзе прычашчаў параненых. Арыштаваны ў верасні 1944 г. У 1945 г. асуджаны да 5 гадоў ППЛ. Памёр у 1946 г. у зняволенні. 20 жніўня 2000 г. кананізаваны Архіерэйскім Саборам Рускай Праваслаўнай Царквы

### **Протаіерэй Віктар Сечка**

У 1946 г. асуджаны да 20 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1956 г. У 1956 – 1962 гг. настояцель царквы ў в. Турэйск Шчучынскага р-на. Памёр у 1976 г.

### **Протаіерэй Нікіта Тамчук**

Служыў у в. Пяскі Мастоўскага р-на, г. Скідзель. У 1931 – 1944 гг. служыў у царкве Гродзенскага Раства-Багародзіцкага жаночага манастыра. Арыштаваны органамі НКУС у 1944 г. Асуджаны ў 1945 г. да 10 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Памёр у 1955 г. у г. Гродна.



### **Святар Карнілій Трашугін**

Служыў у в. Малое Мажэйкава, в. Турэйск Шчучынскага р-на, в. Дзярэчын Зэльвенскага р-на. Падваргаўся ганенням і ўціску з боку польскай улады. Асуджаны ў 1951 г. да 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў за “антысавецкую агітацыю”. Вызвалены ў 1955 г.

### **Протаіерэй Мікалай Усціновіч**

У 1941 г. рукапаложаны ў сан іерэя. У 1943 г. быў арыштаваны нямецкімі акупацыйнымі ўладамі за сувязь з партызанамі. Арыштаваны органамі МДБ ў 1950 г. і асуджаны да 25 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Вызвалены ў 1956 г. Служыў у в. Гудзевічы, в. Дубна Мастоўскага р-на, в. Ізабелін, в. Сідзельнікі Ваўкавыскага р-на. Памёр у 1979 г.

### **Святар Мікалай Хадунай**

Нарадзіўся ў 1909 г. у в. Вярцелішкі Гродзенскага р-на. Служыў у г. Свіслач, в. Дабраволя, мяст. Поразава, в. Палонка Свіслацкага р-на. У 1948 г. асуджаны да 10 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1956 г. Памёр у 1982 г.

### **Святар Васіль Харлап**

У 1918 – 1924 гг. служыў у в. Орля Шчучынскага р-на. Падваргаўся ганенням і ўціску з боку польскай улады, абвінавачваўся ў антыдзяржаўнай дзейнасці. Магчыма, у канцы 20-х гг. XX ст. быў арыштаваны.

### **Протаіерэй Уладзімір Хоміч**

Служыў у в. Малая Бераставіца Бераставіцкага р-на, у г. Ваўкавыск. Арыштаваны ў 1944 г. і высланы ў Сібір. Памёр падчас этапу.

### **Святар Аляксандр Цынцэвіч**

Нарадзіўся ў 1872 г. у в. Бершты Шчучынскага р-на. Служыў у Пензенскай вобласці. Арыштаваны ў 1937 г. Асуджаны ў 1938 г. да ВМП. Расстраляны.

### **Святар Антон Шмыга**

Нарадзіўся ў 1887 г. у в. Дабраволя Свіслацкага р-на. Асуджаны ў 1937 г. да ВМП. Расстраляны ў Ленінградзе.

### **Святар Вячаслаў Штэпенка**

Да 1915 г. заканадчыцель Гродзенскай мужчынскай гімназіі. Арыштаваны ў 1934 г. у г. Стаўрапаль і асуджаны да 5 гадоў ссылкі. Магчыма, расстраляны.

### **Протаіерэй Давыд Якабсон**

У міжваенны час служыў у мяст. Зэльва. Арыштаваны ў верасні 1939 г. і па-зверску замучаны мясцовымі камуністамі.

### **Протаіерэй Афанасій Ясіевіч**

Служыў у в. Сядзельнікі, в. Дзятлавічы Ваўкавыскага р-на, в. Новы Двор Свіслацкага р-на. Асуджаны ў 1952 г. да 5 гадоў ППЛ. Памёр у 1977 г.

## **Протаіерэй Барыс Ясінскі**

Служыў у в. Ізабелін Ваўкавыскага р-на. Асуджаны ў 1947 г. да 10 гадоў ППЛ і 5 гадоў пазбаўлення правоў. Вызвалены ў 1954 г.

## **Крыніцы і літаратура**

1. Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1914 год. – Гродно: Губернская типография, 1913.
2. Горны, Аляксандр. Протаіерэй Аляксандр Коўш: вяртанне з забыцця / Аляксандр Горны // Гродненские епархиальные ведомости. – 2011. - № 11. - С. 13 - 17
3. Горны, Аляксандр. Святар, гісторык, патрыёт: старонкі жыцця і творчасці протаіерэя Іаана Карчынскага / Аляксандр Горны // Гродненские епархиальные ведомости. - 2012. - №2. - С. 14 - 17; №3. - С. 17 - 19.
4. Дорош, Н. Православный Гродно / Н. Дорош. – Гродно, 2000. – 264 с.
5. Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://lists.memo.ru/index.htm>
6. Игумен Дамаскин (Орловский). Священномученик Николай (Гаварин) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://kotlovka.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2737&Itemid=35](http://kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2737&Itemid=35)
7. Клировая ведомость о приходе Раковичской Рождество-Богородицкой церкви Гродненско-Волковысской епархии Щучинского благочиния за 1996 г.

8. Кудин, А. Митрополит Алексей (Громадский): дис. ... канд. богословия / А. Кудин. – Жировичи, 2008. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.orthos.org/grodno/publ/gromadskij.zip>
9. Маракоў, Л.У. Рэпрэсаваныя прываслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. Энцыклапедычны даведнік у 2-х тамах / Л.У. Маракоў. – Мінск: Беларускі Экзархат, 2007. – Т.1. – 464 с.; Т.2. – 656 с.
10. Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pstbi.ru/>
11. Пальчевский, Георгий. Как погибла семья священника / Георгий Пальчевский // Гродненские епархиальные ведомости – 2000. – № 9.
12. Памятная книжка Гродненской губернии на 1899 год. – Гродно: Губернская типография, 1898.
13. Памятная книжка Гродненской губернии на 1900 год. – Гродно: Губернская типография, 1899.
14. Памятная книжка Гродненской губернии на 1904 год. – Гродно: Губернская типография, 1904.
15. Памятная книжка Гродненской губернии на 1906 год. – Гродно: Губернская типография, 1906.
16. Памятная книжка Гродненской губернии на 1908 год. – Гродно: Губернская типография, 1908.
17. Памятная книжка Гродненской губернии на 1910 год. – Гродно: Губернская типография, 1910.
18. Послужной список. Митрофорный протоиерей Владимир Михайлович Емельянюк. Составлен 10 августа 1964 г.

19. Послужной список. Священник Афанасий Автономович Яссиевич. Составлен 10 августа 1956 г.
20. Послужной список. Священник Павел Кириллович Ленко. Составлен 4 августа 1974 г.
21. Похвальное слово в связи с канонизацией в лике местночтимых святых новомучеников и исповедников Белорусских иерея Киприана Климуца (1897-1942) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.church.by/resource/Dir0301/Dir0302/2011/Page3725.html>
22. Преподобномученик Серафим (Шахмуть) (1901-1945) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://minds.by/monastery/gide/saints/serafim\\_shahmut.html](http://minds.by/monastery/gide/saints/serafim_shahmut.html)
23. Рапорт председателю Епархиальной Комиссии по канонизации святых протоиерею Александру Велисейчику настоятеля прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Олекшицы иерея Сергия Гмир за №1 от 24 декабря 2009 г.
24. Семко, В.В. Протоиерей Николай Сапега / В.В. Семко // Гродненские епархиальные ведомости. – 2010. – № 7. – С. 14 – 16.
25. Справа № 1467 па абвінавачванні Голад Лукі Філімонавіча // Lietuvos urpatingsasis archyvas. – F. K-1. – A. 58. – В. Р-4012.
26. Справа аб расследаванні фактаў, якія пацвярджаюць прыналежнасць святара Арлянскай царквы Харлапа Васіля да бандыцка-дыверсійнай беларускай арганізацыі // Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. – Ф. 200. – Воп. 2 – Спр. 21.
27. Суботковский, Георгий. Годы лихолетья... / Георгий Суботковский // Гродненские епархиальные ведомости. –

2007. – № 11.

28. Суботковский, Георгий. Крестный путь отца Иоанна Олехновича / Георгий Суботковский // Гродненские епархиальные ведомости. – 2004. – № 4.

29. Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине (с древнейших времен до наших дней) / В.Н. Черепица. – Гродно: ГрГУ, 2000. – Ч.1. – 314 с.; Ч.2. – 439 с.

30. Barysevich, Uladzimir. Metropolita Włodzimierz (Tichonicki). Życie i działalność. Praca magisterska / Uladzimir Barysevich. – Warszawa, 2008. – 99 s.



# Месяца октября в 15-день Служба собора новомучеников и исповедников земли Белорусския

На велицей вечерни

**На Господи, возвах: стихирьы, глас 4:**

**С**вященномученицы земли Белорусския,/ яко  
спастырие добрии,/ мудре словесныя овцы  
окормляли есте,/ веру Православную утверждающе,/ ни-  
щия одевающе и алчущия питающе,/ страждущия врачу-  
юще и закон любви Божия соблюдающе./ Сего ради мо-  
лим вы:/ молитв Христа Бога,/ да спасет души наша.  
Священномученицы земли Белорусския,/ Пастырена-  
чальнику Христу последующе,/ веру истинную, яко щит,  
сохранили есте/ и, с любовью ближним послуживше,/  
даже да крове пострадали есте./ Темже и неувыдаемый  
венец безсмертия обрели есте/ и ныне молитв Господа/ о  
спасении душ наших.

**Н**овомученицы и исповедницы земли Белорус-  
ския,/ предстояще престолу Святыя Троицы,/  
присно молитесь за нас, на земли сущих,/ да ревностно  
храним заповеди Божия,/ и явим терпение во всех об-  
стояниих,/ и любовь нелицемерную обрящем,/ и спасем  
души наша.



### **Слава, глас 5:**

**В**севышний Владыко,/ в Троице славимый и по-  
кланяемый,/ ущедри ны благоприятными моль-  
бами/ священномученик Твоих,/ пред мучители дерз-  
новенно исповедавших Тя,/ Единого истинного Бога,/ и  
Твое, Сыне Божий,/ неизреченное от Матере Девы/ спа-  
сительное воплощение.

**И ныне, Богородичен, глас тойже.  
Таже прокимен дне. И чтения 3 мученическая.**

### **На литии стихира храма и святых, глас 6:**

**И**споведницы веры и священномученицы стра-  
ны нашея,/ кровьюми вашими землю обагрили  
есте,/ ныне же, предстояще Престолу Божию,/ присно  
молите Господа спастися душам нашим.

### **Слава, и ныне, Богородичен.**

### **На стиховне стихир, глас 5:**

**С**тратотерпцы славнии,/ веру Православную  
добре сохранивше,/ в мучениих, бедах и напа-  
стех,/ яко столпи незыблемии, пребысте/ и образ благо-  
честия верным преподасте./ Темже и нам помозите/ веру  
непоколебиму соблюсти/ и спасти души наша.

**Стих:** Священницы Твои облечутся в правду/ и преподабнии Твои возрадуются.

**И**муще вас, новомученицы доблии,/ теплыя ходатаи ко Господу/ и твердыя поборники веры Православныя,/ молим вас мы, недостойнии,/ жизнь нашу умирить,/ терпение и любовь к ближним даровати/ и спастися душам нашим.

**Стих:** Воспойте Господеви песнь нову/ воспойте Господеви вся земля.

**Н**овомученицы Белоруссии,/ кровию вашу веру Христову запечатлевшии,/ Владыку всех молите/ Церковь Русскую в Православии утвердiti,/ землю нашу от скверн очистити,/ люди во благочестии сохранить/ и спастися душам нашим.

**Слава и ныне, Богородичен.**

**Тропарь, глас 4:**

**С**вятии новомученицы земли Белорусския,/ благочестия светильницы и жития евангельскаго образи,/ заточения, изгнания и горькия работы мужественне претерпевшии/ и Христа ради даже до крове пострадавшии,/ Егоже, яко Начальника мира и спасения Совершителя,/ усердно ныне молите/ помилувати души наша.

## На утрени

**На Бог Господь: тропарь тойже, дважды.**

**Слава, и ныне, Богородичен воскресный.**

**По 1-м стихословии седален, глас 4:**

**В**озсияли есте светло, яко звезды небесныя,/ де-  
янии и учении вашими, светоноснии новому-  
ченицы,/ и облистали есте землю Белорусскую.

**Слава, и ныне, Богородичен:**

**П**речистей руце Твои, Дево Мати, простерши,/ по-  
крой уповающия на Тя и Сыну Твоему зо-  
вущия:/ всем подаждь, Христе, велию милость.

**По 2-м стихословии седален, глас 5:**

**А**постольским вещанием огласивше ваш ум,/ жертву чисту принесосте Царю и Творцу,/ во-  
площшемуся нас ради от Девы Богородицы и воскрес-  
шему со славою,/ Егоже пред мучители исповедасте,  
священномученицы.

## **Слава, и ныне, Богородичен:**

**И**муще Тя Заступницу, Пречистая,/ николиже  
убоимся враг на ны возстания,/ но, яко Бога  
рождши Милостиваго, покрый ны милостию Твоею,/ к  
Твоему бо заступлению присно прибегаем.

## **Величание:**

**В**еличаем вас,/ святии новомученицы и исповед-  
ницы земли нашея,/ и чтим честная страдания  
ваша,/ яже за Христа во утверждение веры Православныя/  
претерпели есте.

**Псалом избранный: Услышите сия, вси языцы,/**  
**внушите, вси живущии по вселенней.**

## **По полиелеи седален, глас 1:**

**Ц**ерковь Православную, яко стражи неусыпнии,  
охраняете присно/ и верныя ограждаете, ново-  
мученицы божественнии, Христови воины.

## **Слава, и ныне, Богородичен:**

**В**оистину Богородицу Тя вемы,/ яко Заступницу  
земли Белорусския и Молитвенницу присную о  
священницех ея,/ Ты бо сущих в бедах, гонениих и узах по-  
кровом божественным всемошно хранила еси.

**Степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем/ смерть преподобных Его. Стих: Что воздам Господеву о всех, яже воздаде ми. Всякое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 67.**

**По 50-м псалме стихира, глас 6: Исповедницы веры: писана на литии.**

**Канон Богородицы молебный, глас 8  
и новомучеником, глас 4:**

### **Песнь 1**

*Ирмос: Моря чермную пучину/ невлажными стопами/  
древний пешешествовав Израиль,/ крестообразными  
Моисеевыми руками/ Амаликову силу в пустыни победил  
есть.*

**З**акон Божий зело возлюбив, отче Владимире,/  
доброе слепым детем его преподаде еси,/ укрепляя в них дух смирения и бодрости./ Помози и нам претерпети вся напасти мира сего.

**И**стины веры Православныя возвещаяй учеником вертограда духовнаго,/ сам, яко знамя победное, пронесл еси я чрез житие твое, священномучениче Василие.

**П**рием священный сан в годину тяжких испытаний,/ последи же, крепость во искушении явив,/ смерть от гонителей претерпел еси, отче Петре, священномучениче.

**Богородичен:** Богомати Пречистая,/ милостива сотвори нам Сына Твоего,/ из Тебе неизреченно воплотившагося на спасение наше,/ Тя бо Предстательницу и Спасение стяжахом.

### Песнь 3

*Ирмос: Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христе, зовущи:/ Ты моя крепость, Господи,/ и прибежище, и утверждение.*

**В**ере укрепляя паству твою, отче Валериане,/ заповеди Христовы соблюл еси даже до смерти.

**Н**ебоязненно стал еси на защиту веры Православная, священне Владимире,/ и, не уstraшився сильных мира сего,/ исповедал еси истину Божию даже до крове.

**И**скренне служа Богу, священномучениче Иоанне,/ веру истинную соблюл еси,/ неповинно прием смерть от нечестивых.

**Богородичен:** Песнями похвальными воспоем, вернии,

Пресвятую Владычицу,/ Марию Богоневестную, Покров Божественный,/ тихое Пристанище, всех верных Предстательницу.

### **Седален, глас 3:**

**Б**ожественную благодать, немощная врачующи и оскудевающая восполняючи, приемше,/ яко агнцы чистии, Христу Пастыреначальнику последовали есте, мученицы всехвальнии,/ и, страдания мужественне претерпевше, венцы Небесныя стяжали есте./ Темже любовь святую память вашу светло торжествуем.

### **Слава, и ныне, Богородичен:**

**Н**е имамы инаго прибежища, разве Тебе, Богородице,/ страны наша Заступнице усердная,/ всяк бо, почитаяй Тя, надежду обретает.

### **Песнь 4**

**Ирмос:** *Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте,/ Солнце Праведное,/ ста в чине своем,/ достойно взывающи:/ слава силе Твоей, Господи.*

**Н**еленостно Господеви служба,/ ревностно Нокормлял еси паству твою, отче Сергие,/ темже мученически за Христа пострадал еси.

**В**идя врага злохитростнаго, на Церковь Христову  
Ополчившагося,/ ревностне призывал еси паству  
твою хранить благочестие и веру Православную, отче Влади-  
мире./ Сего ради в Небесных чертозах ныне упокоеваешися.

**В**субботу преблагословенную Христу спострадал  
Еси, священномучениче Михаиле,/ избиение от иу-  
дея незаконнаго невинно претерпев./ Ныне же в Царствии  
Небеснем с воскресшим Господом присно субботствуеши.

**Богородичен:** Умерщвлена древле Адама, Пречистая,/ паки  
возвела еси к жизни,/ Ипостасную Жизнь рождши, Хри-  
ста,/ Емуже приразившись, расторжесе яве враждебнейшая  
смерть.

## Песнь 5

*Ирмос: Ты, Господи, мой Свет,/ в мир пришел еси,/ Свет Свя-  
тый, обращаая из мрачна неведения/ верою воспевающия Тя.*

**П**астырю Доброму последуя,/ положил еси душу  
твою за овцы словесныя, отче Порфирие./ Темже  
моли о нас Господа славы,/ да твердо сохраним веру Право-  
славную во вся дни жизни нашея.

**Д**иаконскаго чина удостоився, отче Николае,/ перво-  
мученику архидиакону Стефану уподобился еси,  
власти безбожныя обличая,/ и, якоже той, смерть за Христа  
приял еси.



**Б**огу и ближним неленостно послужил еси, отче  
Михаиле,/ сего ради беззаконными убиваемь,/ с  
молитвою на устех дух твой Христу предал еси./ Ныне с пра-  
ведными на лоне Авраамли почиваеши.

**Богородичен:** Яко утро, Богомати, возсияла еси,/ Истин-  
ное Солнце Правды, Христа Бога нашего, на руку носящи,/  
тем Тя вси прославляем.

## Песнь 6

*Ирмос:* Пожру Ти со гласом хваления, Господи,/ Церковь во-  
пиет Ти,/ от бесовския крове очищися/ ради милости от  
ребр Твоих/ истекишею Кровию.

**Д**ерзновенно пред мучители веру во Христа Ии-  
суса, яко истиннаго Бога, исповедав,/ Того ради  
даже до смерти пострадал еси, священномучениче Нико-  
лае.

**П**астырское служение в Слуцких пределах добре  
совершая/ и ревностию по Бозе распаяся,/  
верныя небоязненно исповедати веру во Спасителя при-  
зывал еси/ и смерть мужественне сретил еси, отче Иоанне.

**З**алог веры, якоже обещався, сохранил еси/ и му-  
ченическою смертию запечатлел еси, священне  
Димитрие./ Сего ради земли Белорусская и Тверская до-  
стойно тя величают.

**Богородичен:** Душ наших очищение/ и спасения Ходатаица явилася еси, Пресвятая Дево,/ темже Тя верою и любовью православно величаем.

### Кондак, глас 8:

**Н**овомученицы и исповедницы земли нашея,/ в тяжких испытаниих даже до смерти любовь к Богу сохранивше,/ правило веры и образ благочестия нам явили есте./ Сего ради, ныне в Небесных обителях ликующе,/ молитесь Христа Бога, да спасет души наша.

### Песнь 7

*Ирмос:* В пещи авраамстии отроцы персидстей,/ любовью благочестия паче,/ нежели пламенем, опаляеми, взываху:/ благословен еси в храме славы Твояе, Господи.

В годину гонений окормлял еси люди отчаянныя,/ словом Божиим тыя укрепляя, отче Иоанне./ Темже, яко пастырь истинный Церкви Христовы,/ мученически пострадал еси.

**Т**ерпя страдания,/ не отреклся еси от веры Христовой, отче Леониде,/ обаче даже до смерти верен Господеви пребыл еси.

**М**илостив пастырь и усерден молитвенник явился еси, отче Александре,/ сего ради и за веру Христову убиение приял еси.

**Богородичен:** Моли присно Сына Твоего и Бога нашего, Неискусобрачная Марие Чистая,/ низпослати нам велию милость.

## Песнь 8

*Ирмос:* Руце распротер, Даниил/ львов зияния в рове затче;/ огненную же силу угасиша,/ добродетелию препоясавшися,/ благочестия рачители отроцы, взывающе:/ благословите, вся дела Господня, Господа.

**Д**облемудренне паству твою окормляя, священномучениче Владимире,/ совесть чисту и неврежденну соблюл еси/ и смерть от безбожных, Бога прославляя, приял еси.

**О**т житий святых житию богоугодному научаяйся, отче Димитрие,/ якоже оныя, и смерть за Христа претерпел еси.

**Е**гда гонения на Церковь святую умножишася,/ сан священный со дерзновением приял еси, отче Петре,/ темже и в жертву благоприятну Богови принеслся еси.

**Богородичен:** Безсеменно зачала еси, Богоневесто, Спаса и Господа,/ избавляющего от тли воистинну песнословящия Тя.

## Песнь 9

*Ирмос: Камень нерукосечный/ от несекомья горы, Тебе, Дево,/ краеугольный отсечеса, Христос,/ совокупивый разстоящая-ся естества./ Тем, веселящеса, Тя, Богородице, величаем.*

**П**ервый писатель житий пастырей земли Белорус-  
Пския,/ в годину гонения пострадавших, явился  
еси, отче Серафиме,/ и послежде сам живот твой за веру и  
друзи твоя положил еси.

**И**здетстка нищету и лишения претерпевая, отче  
ИМатфее,/ милосердию и состраданию навыкл  
еси./ Темже, на высоту священства восшед,/ ревностно по-  
служил еси приходящим к тебе/ и мученическаго венца спо-  
добился еси.

**Н**овомученицы и исповедницы земли Белорус-  
Нския,/ молитте о нас Святую Троицу,/ да и мы по-  
среде искушений и бед/ сохраним веру Православную во вся  
дни живота нашего.

**Богородичен:** Бога, Егоже родила еси, Чистая Дево,/ Сего  
умоли рабом Твоим даровати покаяние/ и согрешений про-  
щение.

### Светилен:

**Я**ко священномученицы и исповедницы вернии,/  
Явистеса в земли Белорусстей, пастырие добрии,/ и, испивше чашу страданий, благоугодисте Христу./ Темже,

во Свете ныне водворяющемся,/ молитесь с небесными силами о всех нас.

### **Слава, и ныне, Богородичен:**

**О** Тебе хвалимся, Богородительнице,/ и к Богу имамы Тя теплую Предстательницу,/ прости Покров Твой святой/ и защити люди Твоя.

### **На хвалитех стихиры, глас 8:**

**Б**лагодатию священства свыше облекшися,/ пастырие добрии показастесь,/ и, кротость и терпение стяжавше,/ любовь ко Христу во страданиях сохранили есте;/ темже молим вас, священномученицы земли нашея,/ испросите у Господа,/ да, тихое и безмолвное житие поживше/ во всяком благочестии и чистоте,/ спасем души наша. (Дважды).

**И**муще вы пастыри неусыпныя в молитвах,/ просим вас, страдальцы Христовы,/ утвердите единство Церкви нашея,/ угасите шатания языческая,/ испросите у Господа Вседержителя/ даровати земли нашей благоденствие,/ да, тихое и безмолвное житие поживше/ во всяком благочестии и чистоте,/ обрящем велию милость.

**Ч**туще вы, яко новомученицы земли Белорусския,/ усердно просим,/ испросите у Господа

нам, в скорбех и печалех пребывающим,/ терпение добро-  
победное и любовь нелицемерную,/ да, тихое и безмоль-  
ное житие поживше/ во всяком благочестии и чистоте,/ спасем души наша.

### **Слава и ныне, глас тойже:**

Владычице, прими молитвы раб Твоих/ и избави нас/ от всякия нужды и печали.

### **На Литургии**

**Блаженны от канона песни 3 и 6. Прокимен, глас 7: Честна пред Господем/ смерть преподобных Его. Стих: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Апостол к Филипписием, зачало 246. Евангелие от Луки, зачало 77. Причастен: Радуйтесь, праведнии о Господе:**

### **Молитва**

**О**, избранницы и угодницы Христовы, новомученицы Церкви нашея, столпы непоколебимии, земли Белорусския благое прозябение и краснии плоды, сродников ваших предстателие и наставницы!

**В**ы во время гонения безбожнаго от сокровищниц душ ваших спасительное исповедание Православныя веры изнесли есте и людем верным па

стырие добрии явилися есте, души ваша за Христа и Его овцы полагающе и лютыя волки далече отгоняюще.

**Н**ыне убо призрите на нас, недостойных чад ваших, умиленною душею и сокрушенным сердцем вас призывающих. Умолите Господа Бога, да простит согрешения наша и избавит от адовых уз и вечнаго мучения. Утвердите нас в вере святей, научите нас присно творити волю Божию и хранити заповеди церковныя. Будите пастырем нашим – правило веры, воином – вожди духовнии, болящим – врачи изряднии, печальным – утешителие, гонимым – заступницы, юным – наставницы, всем же благосердии отцы и теплии молитвенницы, яко да молитвами вашими соблюдется в Православии страна наша и непрестанно славится в ней имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

